

Гісторыя

**КРАЯЗНАЎЧЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ ВІЦЕБСКАГА
ГУБЕРНСКАГА СТАТЫСТЫЧНАГА КАМІТЭТА Ў XIX СТ.**

**канд. філософ. науку, дац. С.М.САРОКА
(Полацкі дзяржсаўны ўніверсітэт)**

Аналізуецца праведзеная па даследаванню гісторыі і культуры беларускага краю навуковая дзеянасць Віцебскага губернскага статыстычнага камітэта як прагрэсіўная сацыяльная з'ява XIX ст., якая спрыяла развіцію на афіцыйным узроўні ў Расійскай імперыі беларусазнаўства. Сцвярджаеца ідэя аб тым, што статыстычная дзеянасць віцебскай інтэлігенцыі якасна паўплывала на фарміраванне інфармацыйнай прасторы беларускай культуры, якая не абмяжоўвалася тэртыярыяльна віцебскім і магілеўскім землямі, а распаўсюджвалася далека за іх, нават за межы Паўночна-Захадняга краю. У артыкуле вызначаюцца перыяды 1860-х і 1890-х гадоў як самыя яскравыя ў краязнаўчай дзеянасці віцебскіх навукоўцаў, што знайшло адлюстраванне ў афіцыйнай выдавецкай дзеянасці.

Уводзіны. Развіцце беларускага краязнаўства на афіцыйным узроўні пачынаецца ў першай палове XIX ст. у межах навуковай дзеянасці расійскіх вучоных, якія першапачаткова гартаўваліся вакол Імператарскай (Санкт-Пецярбургскай) Акадэміі навук і Імператарскага рускага геаграфічнага таварыства, пазней – у другой палове XIX ст. – вакол Маскоўскага таварыства аматараў старажытнасцей, Віленскага музея старажытнасцей і Віленскай археалагічнай камісіі, а таксама ў іншых навуковых колах імперыі.

Цэнтралізаванай гісторычнай і краязнаўчай дзеянасці ў рэгіёнах Расійскай імперыі спрыялі распачатыя царом Аляксандрам I дзяржаваўныя перабудовы. Сярод іх было ўтварэнне пры Міністэрстве ўнутраных спраў Статыстычнага аддзялення і падпрадкаванай яму сеткі адпаведных статыстычных камітэтаў пры кожным губернскім праўленні ў 1835 г. Гэта ўвогуле было прагрэсіўная сацыяльная з'явай першай паловы XIX ст., уяўляла рэформу ў сферы адміністрацыйнай статыстыкі імперыі і прыцягнула да навукова-статыстычнай дзеянасці значную колькасць правінцыяльнай інтэлігенцыі. Выдадзеная 20 снежня 1834 г. «Правілы...» цалкам рэгламентавалі мясцовую дзеянасць камітэтаў, якія павінны былі штогод збіраць і накіроўваць у цэнтр вельмі падрабязную і аб'емную інфармацыю пра шматраннае (эканамічнае, прамысловое, сельскагаспадарчае, дэмаграфічнае, рэлігіознае, сацыяльнае і г.д.) жыцце губерні. Журнал Міністэрства ўнутраных спраў, які выходзіў з 1829 года, друкаваў звесткі аб дзеянасці статыстычных камітэтаў. Паўнінно інфармаванасці насельніцтва садзейнічалі створаны ў 1838 г. ва ўсіх губернскіх цэнтрах Губернскія ведамасці, а таксама рэгламентаваная прадугледжаная «Правіламі...» выдавецкая дзеянасць статыстычных камітэтаў, якія кожны год у сваім губернскім горадзе павінны былі друкаваць «Памятныя кніжкі губерні», асобныя найбольш значныя і цікавыя звесткі пра даследаванні мясцовых краязнаўцаў.

У XIX ст. Расійская імперыя ўключала розныя рэгіёны, якія не былі культурна, этна-нацыянальна і сацыяльна падобнымі адзін да аднаго. Ідэя яднання народаў імперыі была вельмі значнай для расійскага ўрада, што знайло адлюстраванне ў «тэорыі афіцыйнай народнасці» (ідолаг С. Увараў – галава Міністэрства народнай асветы ў 1833 – 1849 гг.). Сення, калі праішло амаль 200 гадоў, статыстычная дзеянасць таго часу ў рэгіёнах вельмі прываблівае навукоўцаў, таму што сабраная на час станаўлення этнографіі інфармацыя з'яўляецца фундаментальнай, першаснай, менавіта на ей могуць будавацца і будуюцца новыя соцыякультурныя тэорыі. У гэтымнакірунку працуюць сучасныя рускія даследчыкі Б. Лунін (Туркестанскі край), В. Ліцвінаў (па Варонежскай губерні), Н. Старчыкава (Пензенскі край), А. Пашкова (па Аланецкай губерні) і іншыя.

Рускі гісторык І. Захарава адзначыла, што ў Расійской імперыі дзеянасць статыстычных камітэтаў пачала пашырацца з сярэдзіны 1850-х, камітэты дасягнулі статусу адміністрацыйна-навуковых установаў у 1860-х гадах. У сваій дысертацыі «Правінцыяльныя статыстычныя камітэты Паўночнага-Захаду Расіі: з гісторыі станаўлення айчыннай статыстыкі» яна даследавала дзеянасць Наўгародскага і Аланецкага статыстычных камітэтаў (не закранала беларускія губерні). Гісторык спрэвядлівае сцвярджае, што на працягу дзесяцігоддзяў губернскія статкамітэты былі адзінмі паставішчыкамі інфармацыі ў цэнтры (Санкт-Пецярбург, Москва) або становішчы спраў у правінцыі [1]. Гэта цалкам можна аднесці да Віцебскага губернскага статыстычнага камітэта, а таксама да Магілеўскага статыстычнага камітэта, якія разам з Беларускай навучальнай акругай (сюды уваходзілі віцебскія і магілеўскія навучальныя ўстановы) значны час у XIX ст. складалі адзінную беларускую навуковую-адукацыйную інфармацыйную прастору.

Асноўная частка. У снежні 1863 г. ва ўмовах жорсткай цэнзуры неафіцыйная частка афіцыйнага выдання «Вітебскія губернскія ведомості» перайшла ў распараджэнне Віцебскага губернскага статыстычнага камітэта, зрабілася навуковым гуртком мясцовай інтэлігенцыі, абвясціла сваю інфармацыйную арыентацыю на галоснасць [2]. Старшыней статкамітэта быў абраны ваенны і гражданска-губернатар Віцебска В. Вяроўкін. Сакратаром Віцебскага статыстычнага камітэта і рэдактарам неафіцыйнай частцы ведамасцей стаў Аляксандр Максімавіч Семянтоўскі (Сементовскі-Куриль) (г.ж. 1821 – 1893) – руска-беларускі археолаг, гісторык, этнограф, краязнаўца, навукавая дзеянасць якога амаль 30 гадоў непарыўна ішла побач з існаваннем Віцебскага статыстычнага камітэта.

Неадменнымі членамі Віцебскага губернскага статыстычнага камітэта ў 1863 г. з'яўляліся высокапастаўленыя чыноўнікі А. Пятніцкі, І. Жылінскі, М. Сахацкі, С. Краснавумаў, А. Фецінг, а таксама прадстаўнікі (лідэры) асноўных вераспавяданняў насељніцтва губерні святар Д. Прэабражэнскі, ксендз Дэ-Вальдэн, равін Кадэр. Сапраўднымі членамі статыстычнага камітэта былі шматлікія навукоўцы, краязнаўцы, педагогі, публіцысты, якія непасрэдна займаліся пошукамі нфармацыі, перакладам іархіўных тэкстаў на рускую мову, аналізам сабранных даных. У іх ліку прафесар П. Дружылоўскі, А. Базылеўскі, А. Сазонаў, Ф. Сакалоў, С. Садоўскі, А. Гернгрос, А. Ренгартен і Б. Ренгартен, М. Розэншыльд-Паўлін, А. Храптовіч, І. Храпавіцкі, барон М. Корф, І. Багдановіч, П. Балычоў, іераманах Сергій, В. Лейчанка і шмат іншых.

Перыяд 1864 – 1866 гг. можна назваць найбольыш яскравым па навуковай актыўнасці членаў статыстычнага камітэта і публіцыстычнай накіраванасці аўтараў неафіцыйнай частцы Віцебскіх ведамасцей. У інфармацый ай прасторы Паўночна-Заходняга краю Расійскай імперыі ў гэты час выразна акрэсліваеца пазіцыя беларускай інтэлігенцыі нападтрымку афіцыйнай улады, на адраджэнне праваслаўных традыцый у краі, на ўяўленне «Белоруссии» як апалалячанай частцы заходняй Расіі з карэнным насељніцтвам славянскага паходжання.

Гэтую ідэю яшчэ ў канцы 1850-х гг. пачаў праводзіць на старонках неафіцыйнага аддзела Віцебскіх ведамасцей публіцыст Ксенафонт Гаворскі, які потым у Кіеве (з 1862 г.), у Вільні (1865 – 1866 гг.) рэдагаваў часопіс «Вестник Западной России». Дадзеную грамадска-палітычную думку абаснаваў як «западно-руссизм» – ідэалогія і практика русіфікатарства на Беларусі – у пачатку XX ст. старшыня ўрада БНР Аляксандр Цвікевіч. Ен справядліва сцвярджаў, што на той час сярод мясцовай інтэлігенцыі былі беларусы польскай і рускай культур. Трэба дадаць, што незалежнага (ад польскага ці рускага накірунку) нацыянальнага беларускага руху яшчэ не было. А. Цвікевіч пісаў: «Крытычным недахопам беларусафілаў польскай культуры было тое, что яны прыходзілі да Беларусі з мэтай адараўца яе культурна і політычна для Польшчы, тым часам як беларусафілы, што выходзілі з расійской культуры, што канчалі расійскі ўніверсітэт, пісалі і думалі па расійску, але адчувалі пабеларуску, мусілі акрэсьляць і адрывалі Беларусь ад Расіі для Беларусі» [3, с. 54]. Безумоўна, ад Расіі да Беларусі было бліжэй – «толькі адзін крок», па словах таго ж А.Цвікевіча, і гэты крок быў зроблены.

За тры гады – 1864, 1865, 1866 – супрацоўнікі Віцебскага губернскага статыстычнага камітэта сабралі і апубліковалі столькі гістарычных і статыстычных звестак аб асаблівасцях беларускага краю, што ніхто ў Расійскай імперыі больш не ўспрымаў яго як польскую зямлю. Гэта было вельмі значным дасягненнем палітычным сэнсе пасля ўзброеных падзеяў 1863 г. Інфармацыйны паток пра пераважнасць беларускай культуры ў краі ішоў па афіцыйных каналах камунікацыі (газеты і часопісы) са згоды і пад непасрэдным кантролем (пад грыфам «Дозволено Цэнзурою») мясцовай улады. Толькі ў 1864 годзе Віцебскія ведамасці надрукавалі «74 оригинальные статьи для истории местного края» [4]. Краязнаўцы, гістарычныя і сучасныя (на той час), статыстычныя даныя друкаваліся на рускай мове ў неафіцыйнай частцы Віцебскіх ведамасцей звычайна пад рубрикай «Материалы для истории» (не па ці аб гісторыі). Чаму? Да следчыкі пісалі для гісторыі, якая толькі стваралася як навука (гэта сення яна асэнсоўваецца з мінульым); знаходзілі, аналізувалі, фіксавалі (на паперных носьбітах) архіўныя і статыстычныя звесткі менавіта для будучыні гістарычнай навукі, для сваіх нашчадкаў.

Артыкулы правінцыяльнага віцебскага выдання ў гэты час мелі шырокі водгук у інфармацыйнай прасторы Расійскай імперыі, іх перадрукоўвалі «Віленский вестник», «Сын Отечества», «Московские ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости», «Юго-Западный вестник» і другія перыядычныя выданні. Гэта было сапраўднае прызнанне пазіцыі мясцовай інтэлігенцыі ў польска-рускім ідэялагічным канфлікце за культурную і духоўную пераважнасць «рускага начала» у краі. Пазіцыі, якая была аргументаванай у гістарычным, рэлігійным і навуковым краязнаўчым (беларускім) кантэксце на старонках газеты. У канцы 1865 г. і ў пачатку 1866 г. Віцебскія ведамасці выходзілі вялікім фарматам як сталічнае інфармацыйна насычанае выданне, рэдакцыя актыўна выкарыстоўвала інфармацыю толькі пачынаючых дзейнасць у імперыі тэлеграфных агенцтваў.

У другой палове 1866 г. абставіны рэзка змяніліся, Віцебскія ведамасці былі рэарганізаваныя згодна Правіл аб друку і цэнзуры (1865 г.), якія давалі больш свабоды сталічным выданням і абліжоўвалі дзейнасць правінцыяльных газет. Да гэтага часу Віцебскія ведамасці мелі выгляд сталічнай газеты, паколькі падтрымлівалі палітыку генерал-губернатара М.М. Мураўёва-Віленскага і лакальныя рэформы, якія ен і яго паплечнікі праводзілі ў краі. Але пасля выстралу ў цара Д.В. Каракозава, выхаду ў маі 1866 г. Рэскрыпту Аляксандра II аб спыненні варожасці паміж саслоўямі і аўстаўкі царызма на высшое дваранства, а таксама пасля смерці самага М.М. Мураўёва (памер 29.08.1866 г.), цалкам змянілася палітыка ў краі. У расійскіх сталіцах палічылі рэжым М.М. Мураўёва ў адносінах да палякаў вельмі суровым, а ў адносінах да кіравання беларускіх губерняў і падтрымкі сялян – наадварот.

У першым нумары (малога фармату) 1867 г. сакратар Віцебскага статыстычнага камітэта А.М. Семяноўскі абвясціў чытачоў, што ў мінульым годзе яны паспелі яшчэ выдаць 75 лістоў вялікага фармату, з якіх больш паловы – неафіцыйная частка газеты. Рэдакцыя «в течение трех лет никогда не останавливалась ни перед трудом и нареканием польской партии, ни перед упреками и обвинениями некоторых извест-

Гісторыя

ных своим крайним направлением газет и журналов. Мы вели порученное нам дело честно» [5]. Ідэалагічны курс цяпер зводзіўся «да поўнага ігнаравання і нават падаўлення беларускіх нацыянальных элементаў» [6, с. 280]. Гэтыя слова беларускага гісторыка М.В. Доўнар-Запольскага цалкам адпавядаюць разочіненасці, якая назіралася ў інфармацыйнай прасторы беларускай культуры амаль да 1890-х гадоў.

Тэмы, якія закраналі рэлігійную і гістарычную тэматыку беларускага краю, трапілі ў 1867 – 1873 гг. у шэраг забароненых тэм віцебскага афіцыйнага выдання. Улады праводзілі контррэформы ў Паўночна-Захаднім краі, назіраўся спад аўтарытэту афіцыйнай думкі. Гэта не азначае, што дзеянасць Віцебскага губернскага статыстычнага камітэта была спынена. Яна працягвалася, але набыла ў інфармацыйнай прасторы апалаітызаваны характар: геаграфічны, археалагічны, этнографічны. (Аб непасрэдных даследаваннях беларускіх краязнаўцаў у гэты час больш падрабязна было надрукавана намі раней [7]). Да таго ж, А. Семяントоўскі адышоў ад рэдагавання неафіцыйнай частцы Віцебскіх ведамасцей, якія больш ужо ніколі не былі «органом гласности» Віцебскага губернскага статыстычнага камітэта. Статыстыку і статыстыкаў прыблізна з другой паловы XIX ст. палітыкі, паліцыйскі і жандармы Расійскай імперыі лічылі неблаганадзейнымі, на гэта адным з першых звярнуў увагу чарнігаўскі земскі статыстык, пазней навуковец, заснавальнік савецкай статыстыцы В. Варзар [8].

У 1870-х гг. складваюца спрыяльныя ўмовы пашырэнню эканамічнай статыстыцы ў краі, прыблізна з 1873 г. Віцебскую губерню ахапіла камерцыйная хвалья, капіталістычныя зносіны ажывілі прымысловасць і сельскую гаспадарку. У 1878 г. пасля дзвецицігадовага перапынку зноў пачала выходзіць «Памятная книжка Вітебской губернии». У 1881 г. на яе старонках упершыню з'явілася публікацыя «Исторические сведения о витебском замке» настаўніка Віцебскай мужскай Аляксандраўскай гімназіі Аляксея Парфенавіча Сапунова (г.ж. 1852 – 1924), які толькі распачаў свой фундаментальны труд «Вітебская старина».

А.П. Сапуноў у 1882 г. быў абраны сапраўдным сябрам Віцебскага губернскага статыстычнага камітэта. Доўгі час з'яўляўся аўтарам перыядычных выданняў «Вітебские губернские ведомости», «Полоцкие епархиальные ведомости», «Ізвестия Императорской академии наук» (Санкт-Пецярбург), публікаваў свае архіўныя знаходкі, краязнаўчыя даследаванні ў навуковых зборніках Імператарскага таварыства гісторыі і старажытнасцей Расіі пры Маскоўскім ўніверсітэце і іншых [9]. Пашырэнне распаўсюджвання краязнаўчых даследаванняў віцебскай інтэлігенцыі ў неафіцыйнай частцы Віцебскіх ведамасцей, а таксама пашырэнне аўтарскага калектыва рэдакцыі назіралася ў 1890-х гадах падчас рэдагавання газеты І.Піліным.

Заключэнне. Краязнаўчыя даследаванні Віцебскага губернскага статыстычнага камітэта заклалі моцны падмурак развіцця беларусазнаўства ў XIX ст. і фарміравання беларускай ідэнтыфікацыі насельніцтва праз афіцыйныя сродкі інфармацыі. Пасля Магілеўскага губернскага статыстычнага камітэта гэта быў другі па значнасці цэнтр навуковых даследаванняў беларускай гісторыі і культуры ў першай палове XIX ст. і першы па значнасці ў другой палове XIX ст. Статыстычную, эканамічную, гістарычную, этнографічную і філалагічную дзеянасць членаў Віцебскага губернскага статыстычнага камітэта трэба разглядаць як значны элемент інфармацыйнай прасторы рэгіёна, які распаўсюджваў інфармацыйныя патокі праз афіцыйныя каналы камунікацыі. Навуковая і друкарская дзеянасць віцебскай інтэлігенцыі садзейнічала пашырэнню інфармацыйнай прасторы беларускай культуры ў XIX ст., выйшла далека за межы віцебскай зямлі.

ЛІТАРАТУРА

1. Захарова, И.М. Провинциальные статистические комитеты Северо-Запада России: из истории становления отечественной статистики: Дис. ... канд. ист. наук. – СПб., 2005 – 306 с.
2. Неофициальная часть // Витебские губернские ведомости (далей ВГв), 1864, № 1.
3. Цывікевч, А. «Западно-руссизм»: Нарысы з гісторыі грамадзкой мыслі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в. / А. Цывікевіч. – Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – 352 с.
4. Журнал годичного общего собрания членов Витебского губернского статистического комитета, 19 января 1865 // ВГв, 1865, № 4.
5. От редакции // ВГв. – 1867. – № 1.
6. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар-Запольскі. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя Петrusя Броўкі, 1994. – 510 с.
7. Сороко, С.М. Географические, археологические и этнографические исследования Белорусского Подвінья в XIX – начале XX века / С.М. Сороко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. навук. прац. рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 2008. – Наваполацк: ПДУ, 2009. – С. 257 – 261.
8. Варзар, В.Е. Воспоминания старого статистика. / В.Е. Варзар. – Ростов-на-Дону, 1924. – 22 с.
9. Хмяльніцкая, Л. Гісторык з Віцебска (жыцця і асьвета Аляксея Сапунова) / Л. Хмяльніцкая. – Мінск: 2001. – 256 с.